



Нацыянальная платформа

Форум грамадзянскай супольнасці  
УСХОДНЯГА ПАРТНЁРСТВА

12.11.2014

**Зварот Беларускай нацыянальнай платформы Форуму грамадзянскай супольнасці  
Ўсходняга партнёрства да міжнароднай супольнасці**

**«Аб падтрымцы праваабаронцы Алены Танкачовай»**

*Вярхоўнаму прадстаўніку ЕС па замежных справах і палітыцы бяспекі  
Кіраўніку Дэлегацыі ЕС у Рэспубліцы Беларусь  
Міністэрствам замежных спраў краін ЕС  
Дыпламатычным місіям краін ЕС і ЗША ў Рэспубліцы Беларусь  
Прадстаўніцтву ААН у Рэспубліцы Беларусь  
Генеральнаму сакратару Савета Еўропы  
Генеральнаму сакратару АБСЕ*

*Мы, удзельнікі Беларускай нацыянальнай платформы Форуму грамадзянскай супольнасці  
Ўсходняга партнёрства, выказваем сваё глыбокае абурэнне і прынцыповую нязгоду з нагоды  
анулявання віду на жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь і прыняцця ўладамі Беларусі 5  
лістапада 2014 г. рашэння аб высылцы ў месячны тэрмін з краіны тэрмінам на 3 гады  
вядомай праваабаронцы, старшыні праўлення асветніцкай установы «Цэнтр прававой  
трансфармацыі» Алены Танкачовай.*

Алена Танкачова, грамадзянка Расійскай Федэрацыі, з 1985 года пражывае ў Рэспубліцы Беларусь, дзе скончыла школу, атрымала вышэйшую юрыдычную адукацыю, мае пастаяннае месца жыхарства і працы, сям'ю і ўласнасць. Мы ведаем Алену Танкачову як актыўнага дзеяча грамадзянскай супольнасці, кваліфікаванага спецыяліста, лідэра праваабарончай арганізацыі. На працягу 20 гадоў яна і яе арганізацыя аказваюць прафесійную юрыдычную і экспертную падтрымку шматлікім некамерцыйным арганізацыям Беларусі, а таксама людзям у сітуацыях парушэння правоў чалавека.

Фармальнай падставай для анулявання віду на жыхарства і высылкі з краіны з'яўляюцца зафіксаваныя відэакамерай факты парушэння правілаў дарожнага руху аўтамабілем, які належыць Алене Танкачовай (нязначнае перавышэнне хуткасці).

Мы лічым прынятае ўладамі рашэнне палітычна матываванай і абсалютна непарапарцыйнай санкцыяй у параўнанні з небяспекай здзейсненага правапарушэння. Для нас відавочна, што рэальнай падставай высылкі з'яўляецца грамадска-палітычная пазіцыя і актыўная праваабарончая дзейнасць Алены Танкачовай. Улады Беларусі выкарыстоўваюць існуючую ў іх фармальную нагоду для прэвентыўнай расправы з непажаданымі ім грамадзянскімі актывістамі, сярод якіх праваабаронцы належаць да асобнай групы рызыкі.

Органы ўлады Рэспублікі Беларусь, якія прымалі гэта рашэнне, палічылі магчымым праігнараваць і адмовіліся разглядаць больш за 7000 подпісаў, сабраныя за тры дні, пад хадайніцтвам грамадзян Беларусі аб адмене працэдуры высылкі Алены Танкачовай і аднаўленні яе віду на жыхарства.

Мы расцэнваем дадзенае рашэнне ўладаў Беларусі адносна Алены Танкачовай як чарговы акт рэпрэсій у дачыненні да дзеячаў грамадзянскай супольнасці нашай краіны, які па сваім сэнсе працягвае адыёзную логіку палітычных пераследаў і наяўнасці ў краіне палітычных зняволеных.

**У апошні час пытанне правоў чалавека і наяўнасці ў нашай краіне палітычных зняволеных па незразумелых для нас прычынах перастала быць прыярытэтным пытаннем парадку дня краін ЕС і міжнароднай супольнасці ў адносінах з Рэспублікай Беларусь. Мы заклікаем Дэлегатыю ЕС у Рэспубліцы Беларусь, дыпламатычныя місіі краін ЕС і ЗША, Прадстаўніцтва ААН у Рэспубліцы Беларусь, іншыя міжнародныя арганізацыі і структуры прадэманстраваць прынцыповасць і настойлівасць у дачыненні да дэмакратычных каштоўнасцяў, правоў і свабод, выказаць сваё стаўленне з нагоды прынятых прадстаўнікамі беларускай улады рашэнняў, аказаць магчымую падтрымку Алене Танкачовай і спыніць працэс высылкі праваабаронцы з Рэспублікі Беларусь.**

*Подпісы:*

*Беларускія арганізацыі грамадзянскай супольнасці, удзельнікі Беларускай нацыянальнай платформы Форуму грамадзянскай супольнасці Ўсходняга партнёрства (больш за 60 арганізацый і ініцыятыў грамадзянскай супольнасці)*